

СА СВЯТАМ ВЯЛІКАГА

КАСТРЫЧНІКА!

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАІЦЕСЯ!

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 30 (517) Субота, 8 лістапада 1982 года.

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходць
раз у тыдзень

Цена 2 коп.

На шляху здзяйснення

Святкаванне гадавіны Вялікага Кастрычніка сацыялістычнай рэвалюцыі, якая ўйшла ў летапіс сусветнай гісторыі, з'яўляецца лепшай традыцыяй савецкага народа, усіх прагрэсіўных людзей планеты. Яна зрабіла самыя глыбокія павароты не толькі ў жыцці працоўных Краіны Савецтава, але і ў лёсах усяго чалавецтва. «Зніжчэнне капіталізму і яго слядоў», — гаварыў У. І. Ленін, увядзенне асноў камуністычнай парадку складае змест пачаўшайся цікіпер новай эпохі сусветнай гісторыі».

Даўно стала відавочным, што без Вялікага Кастрычніка зусім іншым было бы сэнсіяльне абличча планеты, зусім іншымі былі бы лёсы народу свету. «Першыя промні ўзыходзячага сонца новага свету», — зазнаў таварыш Л. І. Брэжнёў, — «прабілі цемру вікоў сацыяльнага прыгнёту. Сёння мы можам з горамі сказаць, што промні Кастрычніка асвяцілі юршыя у будучыню ўсіму чалавечству».

Нашы мэты ясныя і ўздыжныя. Іх упісай на пунцовы сцяг Савецкай краіны Вялікага Кастрычніка. Гэта — мір і пашырэньне людзей працы. Гэтым натхняюча ўсе нашы дзеянні як унутры краіны, так і на міжнароднай аране. Мы верных запаветам У. І. Леніна, які ў хуткім часе пасля ўтварэння Савецкай дзяржавы засяў, што яна «жадае жыць у міры з усімі народамі і накіроўвае ўсе свае сілы на ўнутране будаўніцтва». І занамерна, што свята Кастрычніка, апавясяціўшага «Мір — народам», стала святам усіго прагрэсіўнага чалавечства.

Кумачовым разлівам святочных сцягоў, урачыстым маршам масавых доманістрацый адсалютуюць савецкія людзі 65-ай гадавіне Вялікага Кастрычніка. Па слáнчай традыцыі, узўшай пачатак ад першых паслярэвалюцыйных гадоў, яны будуть рапартаваць Радзіме, партыі аб працоўных даследнінках, гатоўнасці да новых здзійсненняў у камуністычным будаўніцтве.

Знамянальна, што свята Вялікага Кастрычніка савецкі народ сёлета сустракае ў abst-

М. І. СТАРАВОЙТАУ,
сакратар парткома,
кандыдат гістарычных навук

ноўцы высокага працоўнага і палітычнага ўздульмі, выкліканага падрыхтоўкай да слáнчага юблею — 60-годдзя ўтварэння СССР.

Як і ўсе савецкія людзі, працоўныя Беларусі актыўна змагаюцца за паспяховыя выкананіні планаў і сацыялістычных авабязацельстваў другога года адзіннадцатай пяцігодкі. Велізарные мабілізаціі ўздзейніне на працоўныя калектывы аказалаўся прызвітанне Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР таварыша Л. І. Брэжнёва ў сувязі з выкананнем нашай распублікай плана прадажу дзяржаўнага зерна.

Работнікі прамысловасці распублікі, ажыццяўляючыя рашэнні ХХІІ з'езда КПСС і ХХІІІ з'езда КПБ, спаборнічаючы за дастойную сустрэчу 60-годдзя СССР, паспяхова выканалі план дзеяніяў месяцаў па агульнаму аблéму разлізаны прадукцыі, прыбытку і выпуску большасці важнейшых відаў вырабаў. Як паведаміла ЦСУ БССР, выпуск прамысловай прадукцыі ўзрос з параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года на 4,9 процента. Прадукцыйнасць працы павысілася на 3,1 процента. За кошт гэтага атрымана дзве трэці прыросту прамысловай вытворчасці.

За паспяховыя ажыццяўленне сваіх высокіх сацыялістычных авабязацельстваў змагаючыся і шматтысчыны калектыву нашага універсітэта. У юбileйны годзе дасягнуты пэўныя вынікі ў навукова-даследчай работе і падрыхтоўцы навукова-педагагічных кадраў. Прыкметна ўзрос уровень выконаваемых навуковых даследаваній. Важнейшая тематыка складае ад іх агульной колькасці 75,6 процента. Па мэтавых комплексных програмах выконавца 25 работ. Па выніках праводзімых даследаваній у Камітэце па справах вынаходніцтва і адкрыцця пададзена

29 заявак. Атрымана 12 ста-
точных рашэнніў на выдачу аў-
тарскіх пасведчаній на вына-
ходніцтвы. Вучонымі і выклад-
чыкамі універсітэта апублікава-
на 13 манаграфій, кніг, падруч-
нікаў і вучебных дапаможнікаў.
Сёлета абаронены адна доктар-
ская і 12 кандыдатскіх дысер-

татый.

За ўдзел у распрацоўцы мэ-

тавай комплекснай працы

Дзяржкамітэта СССР па нау-
цы і тэхніцы па выніках Усе-

саюзнай сацыялістычнага спа-

борніцтва наш універсітэт уз-

нагароджаны Дыпломам Дзярж-

камітэта СССР па НТ і ВЦСПС

і грашовай прэміяй.

Мы па праву ганарымся поспехамі нашых студэнцін атрадаў. Зводы СВА ГДУ за дасягнутыя паказчыкі ў вы-
творчай і грамадскай-палітычнай
дзеяйнасці прызнаны перамож-
цамі сацыялістычнага спаборні-
цтва сярод сярод ВНУ Гомельскай
воласці. Калектыв выкладчы-
каў і супрацоўнікаў універсі-
тэта за лепшыя паказчыкі па
наркотыцамі кармоў у саўгасе «Рэчкі» стаў пераможцам ся-
род калектываў прадпрыемст-
ваў, устаноў і арганізацый
Цэнтральнага раёна г. Гомеля,
кікі аказаўшы шэфскую дапамо-
гу гаспадаркам Веткаускага
раёна.

Наши студэнты і выкладчи-
кі аказали вялікую дапамогу
многім гаспадаркам Гомель-
шчыны на ўборцы ўраджаю
сельскагаспадарчых культур.
Гэта з'явілася канкрэтным ук-
ладам у выкананне рашэння
міжгавяды (1982 г.). Пленум ЦК
КПСС, у прынятую ім Хар-
скую праграму.

Выконавцаў задачы, пастаў-
леных партыяй і ўрадам пе-
рад вышэйшай школай, наш
шматтысчыны калектыву рыхту-
еца дастойна сустрэчу 60-
годдзе ўтварэння СССР.

Ад імя партыяйна камітэта, рэктарата, грамадскіх арганізацый горача вінчую Вас, дарагі таварыши, з 65-ай гадавінай Вялікага Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі! Жадаю новых творчых поспехаў у спрабе падрыхтоўкі і выхаванні будучых спецыялістаў, у барацьбе за ўмацаваніе магутнасці і роскыту нашай сацыялістычнай Радзімы!

УРАЧЫСТЫ СХОД

Пазаўчора ў актавай зале адбыўся ўрачысты сход універсітэцкага калектыву, прысвечаны 65-ай гадавіне Вялікага Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Уступным словамі яго адкрыў сакратар парткома М. І. Стара-
войтой.

З дакладам аб 65-ай гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі выстуپіў загадчык кафедры гісторыі КПСС дэят В. У. Матусевіч.

На сходзе зачытана загад па ўніверсітэце на якім рэктар акадэмік АН БССР Б. В. Бондарчук выявіўся ў калектыве кафедры гісторыі КПСС

Вялікага Кастрычніка, пажадаў новых поспехаў у працы, вучобе і грамадскай дзеяйнасці па дастойнай сустрэчы слáнчага 60-годдзя СССР.

Ва ўрачыстыя аbstаноўцы Б. В. Бондарчук уручыў Ганаровыя граматы Мінізу БССР дэпутату кафедры філософіі Т. П. Гаранінай і загадчыку кафедры фізікі цвёрдага цела В. А. Балакіну.

Для ўдзельнікаў урачыстага сходу быў п-
казаны святочны канцэрт мастацкай сама-
дзеяйнасці.

У ФОНД МІРУ

З кожным годам калектыву нашага універсітэта павялічвае ўклад сродкаў у Савецкі Фонд міру. Вялікая арганізацыйная работа ў гэтым выключна важнай палітычнай кампаніі была праведзена ў гонар 65-ай гадавіны Вялікага Кастрычніка 60-годдзе ўтварэння СССР. На рахунак Фонда ад ГДУ пааступіла ўжо 12117 рублёў — на 4846 рублёў больш, чым за ўсесімі мінулі год.

Сёлета ўпершыню ў Фонд міру былі пераданы па агульнаму жаданні працаўніцых выкладчыкаў і супрацоўнікаў 1973 года, зароблены ў падшэфным саўгасе «Рэчкі».

З ПРАЦОЎНАЙ ПЕРАМОГАЙ!

Рэктарат, партком, уесь калектыв універсітэта горача вінчуючы камсамольскую арганізацію ГДУ, якая прызнана першай абласнога сацыялістыч-

нага спаборніцтва па выніках работы зводнага студэнцкага бу-
даўнічага атрада ў юбілейным 1982 годзе.



Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітата, дэканат гісторыка-філалагічнага факультета, кафедра беларускай мовы горача вішшуючую асістэнта гэтай кафедры ЕЎТУХОСВА Уладзіміра Дэміతрывіча (науковыя кіраўнік — прафесар У. В. Аничэнка) з пасляходавай абаронай дысертациі на

атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных науку.

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітата, Савет кафедр грамадскіх науку горача вішшуючую ЦІТОВУ Наталья Яўгеніяна з кафедры палітэканоміі з выпадку зачырдзяння яе ВАКам у вучонай ступені кандыдата эканамічных науку.

НЯХАІ ЖЫВЕ ЛЕНИНСКІ КАМСАМОЛ — НАДЗЕЙНЫ ПАМОЧНІК І БАЯВЫ РЭЗЕРВ КАМУНІСТЫЧНАІ ПАРТЫІ, ПЕРАДАВЫ АТРАД МАЛАДЫХ БУДАҮНІКОУ КАМУНІЗМУ!

(З Закліка ў ЦК КПСС).

ГАРЭЦЬ АГНЮ!

Хутка ляціць студдэнція гады. Заўбажышь рабатам, як яны ўжо на выхадзе і ты — на парозе самастойнага жыцця. А якім яны будзе, залежыць ад таго, ці здолею ўзяць з праведзенага ў сценах ВНУ часу вучобы ўсё смае неабходнае, каштоўнае...

Гэтая думка была галоўнай на справаздачна-выбарных камсамольскіх сходзе пляцікурскай фізічнага факультета. Звычайна, справаздачна-выбарныя сходы падводзіць вынікі работы камсамольцаў за год. А ў будучых фізікаў ён ператварыўся ў сур'ёзную і прынцыпавую размову аб тым, якім было наогул іх студдэнція жыццё за чатыры гады вучобы ў ГДУ. Во з пятым прыступкам, які ні з якой іншай, бачны вынікі фармированай асобы, яе жыццёвай пазіцыі.

Атрымалася так, што сход пляцікурскай фізікаў праходзіць пасля лекцыі, якую чытала дэцэнт кафедры філософіі Т. П. Гараніна. Не па авабязку, па асабістаму жаданню, яна выкала жаданне прысутнічыць на сходзе. І калі аблімкіроўваўся справаздачны даклад, з якім выступіла камсамор курса Наталля Самуйлік, Тамара Пятроўна таксама прыняла ўдзел у спречках. Увесе парыў яе сэрда, усе імкненіі душы былі наіправаны на тое, каб добрым словам, падрадамагчы, падказаць камсамольцам, як зрабіць жыццё за пятным курсе яшчэ цікавейшым, каб ён увайшоў у памяць студентаў не толькі як апошні, але і як самы лепшы, самы наслынны карысны спрэвамі.

Было абычнай расказаць на сходзе ў справаздачным дакладзе Наталлі Самуйлік.

— Крайне патрэбны кваліфікаваныя кадры, якія ўмеець вырашыць розныя складаныя, часам нават нечаканыя задачы... Тому наша асноўная задача — добрая вучоба, — сказала яна ў сваім выступленні. Камсамольцы курса імкнуліся добрасумленна адносіцца да свайго галоўнага авабязку, вынік гэтага

га — першое месца на факультете па пасляховасці.

На паказыўках трэцяга працоўнага семестра-82 фізічнага факультета заняў першое месца па універсітэце. Свой важкі ўклад у гэту перамогу ўнеслі і студэнты былога 4-га курса. Тут быў сформіраваны атрад «Маналіт» — калектыв, спасынне не толькі назірава, але і сілай прыщагнення, якое вымыраеца не ў ньютонах, а ў квадрат-

Справаздачы i выбары у камсамоле

ных 1 кубічных метрах канкрэтных заданій. У гэтым годзе акрамя СВА «Маналіт» (камандзір I. Гушчынскі, камісар А. Зіканав), байды якога асвоілі 50 тысяч рублёў капітальных укладанняў і пералічылі ў грамадскі фонды 1.500 тысяч рублёў — больш за ўсе астатнія атрады ГДУ, на базе курса былі сформіраваныя яшчэ 1 механізаваныя атрады: «Колос» ім. 60-годдзя ВЛКСМ (камандзір D. Чыкункоў) і атрад ім. ХХІХ з'езда КПБ (камандзір M. Сяргеенка). Сваёй ударнай працай на ўборцы ўдзікала яны, дапамаглі сельскім працаўнікам у вырашэнні Хартовай праграмы. Вы універсітэце яны прывезлі шмат узнагород, грамат.

Карыснымі і цікавымі мера-прыемствамі азімнавалі камсамольцы адкрыццё ХХІХ з'езда ВЛКСМ. Пасля заняткай яны працавалі на гармалізовадзе, а на атрыманных грошы купілі падарункі рабятам падшэфнікаў-школьнікаў № 3 г. Гомеля. Радасныя твары дзіцяці, іх дверлівыя погляды, у якіх сцялілася вера ў сваіх старшынных таварышаў, былі лепшай узнатародай студэнтам.

Вахта міру, якая праводзіцца па універсітэце, стала спрабаваць і камсамольцу фізічнага факультета. Былыя чацвертакурснікі вырашылі накіраваць адкрытае пісмо пратэсту прэзідэнту ЗША R. Рэйгану. Яно было напісаны. Пад ім паставілі сае подпісы не толькі студэнты, але і выкладчыкі, і супрацоўнікі ўніверсітэта. На ўсе важнейшыя міжнародныя падзеі адгукнуліся камсамольскія сэрды: імі асуджалася палітыка Аргентыніі Фальклендскіх (Мальвінскіх) астраваў, палітыка Ізраіля ў адносінах да арабскага палесцінскага народаў. З вялікім жаданнем унесці свой уклад у справу захавання і ўмацавання міру на планете студэнты ствалі свае подпісы на паштоўкы пратэсту, адрасаванай у штаб-кватэру НАТО.

Пасильную дапамогу аоказалі камсамольцы сельскім працаўнікам у час асенніх сельскагаспадарчых работ. Толькі самыя цэпільныя слова падзілі чулі яны ад кіраўнікі калгасаў імі Гагарына, «ХХІІ партз'езд» і «Ленінскі сціг» Брагінскага раёна.

Поспехі рабят у вучобе, их шырокую грамадскую дзеяльнасць можна расплюмачыць і з ім 1 радасцю, 1 наўдачу. Але самае галоўнае ў тым, што камсамольская бюро курса на чале з Н. Самуйлік працавала творчы, цікава, захоплена. Усе мерапрыемствы на курсе праводзіліся арганізавана, на належным узроўні. Гэта прымушала пералідзец свае погляды некаторым паслённым камсамольцам, стаць актыўнымі ўдзельнікамі студдэнція жыцця.

Пасля выступлення на сходзе членай камсамольскага бюро курса А. Смоліна, А. Беглянія, К. Кебіака, якія расказали аб работе ўзначальваемых імі сектараў, рагашэнне студентаў было аздадушным: не мяніць састаў бюро, пакінуць яго ў такім жа састаўе і на гэтым начувальному год. Усе, хто ўз'ядоўся, добра спрэвісці з даручанымі абавязкамі, апраўдалі давер'е сваіх таварышаў. А значыць, і ў апошні год студдэнція жыцця будуть у камсамольцаў пяты курса фізічнага факультета новыя цікавыя пачынанні, здзіжэнні.

Т. НІКАЛАЕВА.

Х УТКА працоўныя нашай краіны і ўсё прагрэсіўнае чалавечтва ўрачыста аздадзіцца 60-гадзе ўтварэння Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Гэта падзея з'яўляецца заканчэннем справы, пачатай штурмам Зімнага палаца ў настрыжыні 1917 года. Перамоўка Вялікага Каstryчніка і ўстанаўленне дыктатуры праletарыяту, улады Саветаў з'яўлялася галоўной палітыкай, народжанай ім яго генеалогічнай — патрэбай, народжанай яго сусветна-гістарычных задач выступалі працоўныя масы сялянства.

Вядучай сацыяльна-класавай сілай інтэрнацыяналізму згуртаваныя народы ў адзіны Саюз з'яўліся рабочыя класы, якія налічваюць у сваіх радах да момента ўтварэння СССР 4 мільёны 610 тысяч чалавек. Сіла яго была не толькі ў колькасці, а галоўнае, у арганізаціі, згуртаванасці, адзінстве рабочага класа, працоўных усіх нацый з'яўлялася адной з галоўных перадумоў перамогі Вялікага Каstryчніка і ўтварэння СССР. Асноўным саюзікам рабочага класа ў рашэнні яго сусветна-гістарычных задач выступалі працоўныя масы сялянства.

НЯХАІ ЖЫВЕ 60-ГОДЗЕ ЎТВАРЭННЯ САЮЗА ССР — СВЯТА ІНТЕРНАЦЫОНАЛЬНАГА АДЗІНСТВА, ДРУЖБЫ І БРАДТВА УСІХ НАРОДАЎ!

(З Закліка ў ЦК КПСС).

таванія народу ўсіх расплюблі ў адзіны Саюз з'яўліся рабочыя класы, якія налічваюць у сваіх радах да момента ўтварэння СССР 4 мільёны 610 тысяч чалавек. Сіла яго была не толькі ў колькасці, а галоўнае, у арганізаціі, згуртаванасці, адзінстве рабочага класа, працоўных усіх нацый з'яўлялася адной з галоўных перадумоў перамогі Вялікага Каstryчніка і ўтварэння СССР. Асноўным саюзікам рабочага класа ў рашэнні яго сусветна-гістарычных задач выступалі працоўныя масы сялянства.

МАСКВА ў НАШЫХ СЭРЦАХ

Часцінка душы кожнага савецца чалавека належыць Маскве. Яна ўласбіла для нас Айчыну, Радзіму, цалы свет. І хокі раз, калі мы прыядзімось у нашу сталіцу ці знаходзімось тут упершынно, нашы сэрды пачынаюць біцца часцей. Таму што менавіта тут мы асабільна востра адчуваем сябе часцінкай вялікага савецкага народу, вялікай савецкай краіны. І прыгадваючы словы Л. М. Талстога: «Гледзачы на Москву, кожны рускі разумее, што яна — маці».

Кожны, хто прыядзіжае ў Москву, авабязковы ідзе на Красную плошчу. Дзе б мы ні жылі, мы разумеем і адчуваєм, што Красная плошча родная і блізкая ўсім нам, з яе Москіўскім Крамлём, купаламі харомаў якога — гэта купалы гісторыі, са Спаскай вежай, буй курантамі жыцця.

У дні свят нашы погляды скрубоўваючыя сюды, з Краснай плошчы, дзе праходзілі дэманстрацыі працоўных, ва-

гавяды парады, грыміць святочныя заілы салюту.

...На бруку Краснай плошчы чаканіць крокі часу. Яны рухаючыя ад Спаскіх варот да Маўзалея Леніна. Б'юць Крамлёўскія куранты, і ўрачыстасць змянепча ганаровая варта. Не адываючы позірку, глядзімы на гэты святыні рytual, на мармур і граніт Маўзалея. Застынам калі Вечнага агню, што гарыць на магіле Невядомага салдата калі Крамлёўскай сіламі. На гранітным узвышэнні — каска салдата, бронзовы сцяг і лаўровая галінка — сімвал Перамогі.

Красная плошча з яе крамлёўскіми рубінавымі зоркамі — заўсёды ў нашых сэрдцах.

Усе гэтыя пачуцці напаўнілі нас, супрацоўнікаў ўніверсітэта, у час вядоўнай турыстычнай паездкі ў горад-герой Москву, у час экспкурсіі па яе святыннях месцах.

Т. ДУБЯК.

Студэнція канферэнцыі

НАСУСТРАЧ ЮБІЛЕЮ

На пятym курсе эканамічнага факультета праведзена канферэнцыя, прысвечаная 60-годдзю ўтварэння СССР — святыні адзінства, дружбы і братэрства ўсіх савецкага народа.

З уступным словам на канферэнцыі выступіў выкладчык кафедры наукаўкавага камунізму В. В. Юферав. Ен адзначыў, што 60-гадзе ўтварэння наша краіна сустракае новыя дасягненні ў камуністычным будаўніцтве. Цесная згуртаванасць савецкіх людзей вакол Камуністычнай партыі — залог пасліховага ажыццяўлення генеральнага курса КПСС, замыкаўшага на далейшы рост эканамічнай магутнасці нашай Радыінаў, уздымавы дабраўбу працоўных, умацаванне абаронадомнасці СССР, пазыцый лагера сацыялізму.

Былі заслуханы даклады студэнтаў. А. Шкут для свайго даклада выбраў тэму «Нараджэнне СССР — вылік перамогі Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі», залог пасліховага ажыццяўлення СССР. Савецкі Саюз — авангард барацьбы за мір і мірнае сусідства, незалежнасць і пічадзе ўсіх народаў» — тэма даклада Л. Фаменка.

Аб дзвюх тэндэнцыях у развіціі сацыялістычных нацый расказала ў сваім дакладзе Л. Голуб. Н. Сытая гаварыла аб падбудове разыгторыгі сацыялістычнага грамадства, які выніку рэвалюцыйна-пераўтваральнай дзеяльнасці народаў, якія згуртаваліся пад кірауніцтвам Камуністычнай партыі ў Саюзе ССР. «Сусветна-гістарычнае значэнне ўтварэння СССР. Савецкі Саюз — авангард барацьбы за мір і мірнае сусідства, незалежнасць і пічадзе ўсіх народаў» — тэма даклада Л. Фаменка.

З вялікай цікавасцю слухалі ўсіх удзельнікаў канферэнцыі выступленіі Аляксандра Шкуту і Людмілы Голуб. Яны падкреслілі ў сваіх дакладах, што ў сістэме сацыялістычнага народнадзярдзіцтва, залог ажыццяўлення дружбы і супрацоўніцтва ў саюзе сацыялістычных нацый і народнасцей. Толькі такая партыя, пабудаваная на інтэрнацыяналізму, можа забяспечыць поспех складанай і шматгранных дзеяльнасці па выхаванню працоўных у духу дружбы народаў і пралетарскага інтэрнацыяналізму.

М. ЦУКАНАВА, Т. ЯКУШЕНКА, студэнты 5-га курса эканамічнага факультета, удзельніцы канферэнцыі.

УТВАРЭННЕ СССР — ТРЫУМФ

Рашаючую ролю ў стварэнні адзінай саюзной дзяржавы, — падкресліў атэзец ў пастаўніве ЦК КПСС «Аб 60-й гадавіне ўтварэння Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік», — адбыла РСФСР, вакол якой на добрахвотных пачатках згуртаваліся ўсі савецкія рэспублікі. РСФСР з'явілася працоўнай саюзіцай, яе ўнёс вялікі ўклад у пераадolenне адсталасці быльых нацыянальных ускраін.

Утварэнне народам поўнага рэйнага права, у тым ліку права на самавызначэнне, на адзінства і ўтварэнне самастойных дзяржаваў. У той жа час яна рагашчыла ставіць на вытанчэнне азартаванія рэвалюцыйных сіл працоўных розных нацый у адзінствах саюзіц, аўяднаннях іх рэвалюцыйных наамаганняў у барацьбе саюзіцамі, народамі, выхаванні іх у духу праletарскага інтэрнацыяналізму.

Ажыццяўленне гэтай праграмы авабязковыя павінна быті прывесці да ліквідацыі паміжнацыйных пераходаў, народжаных народамі, амежаванняў, саводзіць разыгторыгі нацыянальных мяжыністваў, неабходнасць добрахвотнага 1 чэснага саюза народаў Pacil, яго поўнага ўзаемнага да-

вер'я.

12 (25) снежня 1917 года

была ўтворана Украінскія

ССР, які атрымаў 1919 год

НАХАЙ ЖЫВЕ МІРАЛЮВАЯ ЛЕІНСКАЯ ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА САВЕЦКАГА САЮЗА!
УВАСОВІМ У ЖЫЩЕ САВЕЦКУЮ ПРАГРАМУ МІРУ НА 80-Я ГАДЫ!

(3 Заклікаў ЦК КПСС).

Мы—інтэрнацыяналісты

РАШУЧЫ ГОЛАС МОЛАДЗІ

Масавым, уражальным на сваёй палітычнай накіраванасці стаў мітынг студэнткі моладзі Гомеля, які праводойдзе ў мінскую суботу ў рамках Тыдня дзеяніяў за разбрэзбанне. Юнакі і дзяўчыны ВНУ і сірэдніх спецыяльных установ ардзінасноса гарада над Сожам сабраліся у геаметрычнай аформленай актавай зале палаца ўніверсітэта. Мітынг, які нарадзіўся сабой тэатралізація прадстаўленне, адкрыла сакратар камса-

мольскага бюро 5-га курса філічнага факультэта Наташлі Самуйлік.

З вялікай цікавасцю было выслухана выступленне ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны, сакратара партыінага бюро білагічнага факультэта В. А. Хількевіча.

На мітынгу выступілі прадстаўнікі іншых навуковых установ горада, а таксама навучэнцы дарожна-будаўнічага тэхнікума, якія прыехалі набываць

тут спецыяльнасць в краіне Афрыкі і Цэнтральнай Амерыкі, што сталі на самастойны шлях развіцця.

Усе прамоўцы выказалі гнезду абурэнне ў адрас нагітальнікіў міжнароднай напружанасці, тых, хто стаў іш пад загрозу існаванне чалавечай цывілізаціі.

На мітынгу быў зачытан

КАЛІ АДЗІНЫЯ ІМКНЕННІ

(Заканчэнне. Пачатак
у № 29).

На трэці дзень праграмай фестывалю прадугледжвалася правядзенне навукова-практычнай канферэнцыі па пытаннях інтэрнацыянальнай і патрыятычнай выхавання. На ёй амбіяркоўваліся самыя злададэйныя пытанні: якія павінна быць інтэрнацыянальная работа ў ВНУ, якія формы і методы работы па КІДаў прыклады для ВНУ, ад чаго залежыць поспех работы клубаў і інш. Наша делегацыя прадставілася на канферэнцыю падаклад «Інтэрнацыянальная работа ў ВНУ».

Усім ўдзельнікамі канферэнцыі запаміталася выступленне на ёй госця — першага памочніка капитана па палітработе паруснага судна «Таварыши». В. А. Сінько. Гэта судна, на якім праходзілі практикі курсанті маразходных вучылішчаў, пабывала ў 67 партах 38 краін свету.

На канферэнцыі была прынята рэзоляцыя, на якой прапаноўвалася стварыць каардынаваны цэнтр па работе КІДаў, актыўна пашучыць пашукавую работу, часткай правадыць гутаркі за круглым столом прэзідэнтаў КІДаў і г. д. Быў прыняты зварт ўдзельнікаў злёту да ўсіх студэнтаў савецкай краіны, на якім працуячы заклік: «Зрабіць усё для непарушнай дружбы паміж народам!»

Пасля канферэнцыі адбыўся конкурс патрыятычнай песні, а затым нас чакалі ў гості на парусніку «Таварыши» курсанты Бакінскага маразходнага вучылішча. Мы пазнамёліся з гісторыяй гэлага судна, пабываюці ў яго музеі і клубе інтэрнацыянальнай дружбы. Заканчыўся гэты дзень прагулкай на катэры па р. Днепр. Воды велічай ракі плескаўся аб борт катэра, на якім плылі прадстаўнікі парадніцоўшыхся гарадоў нашай краіны. У гэтых вечар магутны Днепр слухаў песні літоўцаў і латышоў, вершы беларусаў, вясёлыя галасы балгарскіх сяброў, напе-

вы чачэна-інгушаў...

На чацвёрты дзень было парадожжа па гасцінічнай херсонскай зямлі. Мы бліжэй пазнаёміліся з г. Херсонам, з геральдичным мініятурным гэлагам краю, з лёсамі людзей, якіх абаранілі ўзбрэзняй. Уразу нас помікі «Легендарная тачанка», які знаходзілася ў трох кіламетрах ад г. Каюкаўца.

Калі мы вярнуліся ў г. Херсон, калі будынка інстытута ўжо збраіліся студэнты, каб прыняць удзел у маніфестацыі супраць гонкі ўзбрэзняй. Зайграў духавы аркестр цэнтральнага маразходнага вучылішча імя Лейтэнанта Шміта, і калона ўдзельнікаў маніфестацыі на чале з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны накіравалася на плошчу Славы. Мы ішлі па вуліцах горада, і рады нашы ўсё павялічваліся і павялічваліся. Новыя людзі ўліваліся ў калону, каб прыняць удзел у мітынгу, каб разам з намі склазіць «Не» — вайн!

...Мы ішлі па парку імя Ленінскага камсамола. Па адной з яго алей гуляла маладая жанчына са сваёй дачкой — дзяўчынай гадоў піщи. Давэшнія, куды мы ідзём, жанчына папрасіла дазволу стаць у нашу калону. А з якім гордым выглядам побач з намі крочыла і піяцігадовая дзяўчына! Потым мы бачылі іх наяя століка, дзе яны ставілі свае подпісы пад рэзолюцыі мітынгу.

...Работа нашага злёту падыходзіла да канца. Вечарам адбыўся яго закрыцце і святочны канцэрт з удзелам гасцей.

Апошні дзень быў днём развітання з горадам, з сябрамі. І нахай фестываль закончыўся, але назаўсёды моцная дружба з'яднала нашы сёры. Гэтым упэўнены, што яшчэ не раз будзем сябрамі і ў Беларусі, і на Украіне, і ў Прыбалтыцы...

Л. ЦАРОВА,

предзірант,

І. НОВІКАВА,

віце-предзірант Інтэрклуба

«Саюз».

Успаміны аб працуўным леце

ЧАКАЙ НАС, МАЛДАВІЯ!

Ці ведаеце вы, што такое «вара»? Той, што быў у сонечнай Малдові, абавязкова скажа: «Вара, па-малдаўску — лета». А для 45 дзяўчутаў нашага ўніверсітэта — байдой атрада «Гамільчанка» — мінүлы працуўны семестр якога праходзіў у Слабадзейскім раёне Малдовы, гэта яшчэ і яркі традыцыйны фестываль СБА «Вара-82». Ен уключоўваў сябе самыя разнастайныя конкурсы студэнцічных атрадаў: агітбрыгад, насыщанную друку, палітычных плакатаў, песні. Гэта і жарты, і смех, спаборніцтвы ў сле і спрыче на спартыўных пляцоўках. Але каб стаць ўдзельнікамі фестывалю, нам трэба было спачатку атрымаць перамогу на спаборніцтвах сярод атрадаў, якіх працавалі разам з намі ў каллаже «Зара камунізму».

Яркай сонечнай раніцай мы сабраліся на стадыёне с. Гліное. Пасля ўрачыстага пастроўніцтва, здачы рапарту, ускладання кветак да помінка загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны воінам, началася захапляючая праграма. Не было ніводнага конкурсу або спаборніцтва, у якім бы нашы дзяўчуты не занялі прызівага месца. Надоўга запамінгасць глядзачам выступленне нашай агітбрыгады. Лепшай была прызнана палітычнай песня ў выкананні Ірыны Кузьмічы. На белавежскай дарожцы першынстваўала Валеяна Кукара. У выніку наша «Гамільчанка» заняла першы месец, была ўзнагароджана гравашовай прэміяй, каштоўнымі падарункамі, шматлікімі граматамі. А галоўнае, мы атрымалі пущёўку на фестываль студэнцічных атрадаў «Вара-82». Ен праходзіў ў г. п. Слабадзея.

...Вялізная чаша стадыёна змясціла звыш 7 тысці лепшых байкоў СБА. Побач на сцене саёлі цэлія воды хуткі Днестр, шуміць разнаголоссем кніжны кірмаш. А на стадыёне праходзілі спаборніцтвы на валейбол, на бегу, перацягванню каната, нацыянальной барабанчыкі «трынта». На летній эстрадзе выступаюць агітбрыгады.

Сюды, на фестываль «Вара-82», з'ехаліся

байцы студэнцічных атрадаў, месцам дыслакацыі якіх сталі гаспадаркі Слабадзейскага раёна. Атрады — з розных кутоў нашай краіны. Паблеклікі пад яркімі промінамі сонца будатрадаўскай курткі дзяўчуты, шматлікія нашыўкі на іх сведчылі аб тым, што многія са студэнткамі на Малдове не ўпершыню. Але гэта не змяніла нас, беларускіх дзяўчутаў, якія ў братній рэспубліцы былі толькі першы раз. Настрой у нас быў баўяны. І калі пачаліся спаборніцтвы, мы здолелі сябе паказаць. Не было роўных у бегу нашай Валі Кукара. Другое месца было прысуджана нашай насыненнай газете (редактар Ілья Бялі), а палітычны плакат «Мір блакітнай плацене», выкананы Марынай Мельнікавай, быў прызначаны лепшым. Сэрдам, душой адчулі мы ту ю шыркую таварысцкую атмасферу, што панавала на фестываль «Вара-82».

Засталіся ў нас самыя лепшыя ўражанні і ад экспурсу ў горад-герой Адэсу. Там мы пазнамёліся з выдатнымі мясцінамі горада, яго архітэктурнымі помінкамі: славутай Пачёмскай лесвіцай, тэатрам оперы і балета, Марскім вакзалам на беразе ласкавага Чорнага мора.

Хутка праляцела будатрадаўская лета. Але зрабілі мы паслешілі многае: у каллаже «Зара камунізму» працапалолі звыш 60 га горадніцкіх культур, сабралі звыш 500 тон памідораў, кабачкоў, баклажанаў, іншай гародніны і садавіны. Штодзённы нормы выпрацоўкі перавыконваліся. Ды і як жа іншак, калі ў атрадзе былі такія працавітыя дзяўчуты як Людміла Прусава, Таццяна Калініна, Ірына Дзегчырова, Ларыса Жалудовіч, Галіна Аспічукі.

Нялягка было развітвацца з новымі сябрамі, з гасцінай Малдовы. Але мы везлі з сабой надзею, што праз год зноў можем сказаць: «Добры дзень, Вара-83!»

Ч. КАЛАМАНІЦКАЯ,
камандзір атрада «Гамільчанка»,
студэнтка эканамічнага факультэта.

ЛЕНІНСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ

авбешчана аб утварэнні БССР. 12 сакавіка 1922 года падпісаны дагавор аб стварэнні Федэратыўнага Саюза Сацыялістичных Рэспублік Закаўказзія.

Тэндэнцыі да аўтадынання саўецкіх рэспублік у адзінью дзяржарку выявіліся ўжо ў гады грамадзянскай вайны і замежнай інтэрвенцыі, калі склаўся ваенна-патрыятычны саюз рэспублік. Пасля перамогі ў грамадзянскай вайне аўтадынання пачалі атаківізаціі руху прыкметна атаківізаціі. У 1920—1921 гадах у мізах аўтадынання намаганням усіх народоў для будаўніцтва сацыялізму на аснове захавання прынцыпа сувярэнінасці 1 раённайраўту ў дагаворнай адносіні з РСФСР уступілі Украйнская, Беларуская, Азербайджанская, Армянская і Грузінская ССР, а таксама Харэзмская і Бухарская народныя саўецкія рэспублікі.

Жыццё патрабавала

больш цеснага адзінства патрыятычнага і гаспадарчага кіраўніцтва краіны. Без гэтага нерамагчымы было забяспечыць узмацаванне абароназдольнасці саўецкіх рэспублік, адстаяць іх дышламатычны і знесцінгандлёвый інтарэсы, аб'яднаць іх намаганні ў барацьбе за аднаўленне народнай гаспадаркі, за ліквідацыю эканамічнай і культурнай адсталасці ў мінўшым прыгнечаных народоў, за даслідненне і забеспечыць іх фактычнай роўнасці ва ўсіх сферах грамадскага жыцця.

Пытацьне аб аўтадынанні і яго формах было дэталёва абмеркавана і распрацавана ў ЦК партыі. У працесе абмеркавання была адхілена ідэя «гаўтанамізму» саўецкіх саюзных рэспублік у састаў РСФСР на правах аўтаноміі, што непазблікна вяло б да абмеркавання правоў усіх рэспублік.

